

З агульнауніверсітэцкай партынай сходу

Як паведамілася ў папяраднім нумары нашай газеты, 20-га лютага на агульнауніверсітэцкім адкрытым партыйным сходзе з дакладам «Аб сацыяльна-еканамічных развіції універсітэта і задачах партыйнай арганізацыі» выступіў рэктор, член ЦК КПБ Л. А. Шамяткоў. Прапанунем уваже чытачоў яго даклад у ізложэнні.

Не падаць духам, пераадольваць цяжкасці

Словы, вынесеныя ў заглавак, на наш погляд, у значайнай меры адлюстроўваюць замест даклада Л. А. Шамяткоў. На пачатку ён сказаў аб тым складаным палітычным і сацыяльно-еканамічным становішчы, якое назіраецца цяпер у краіне. Гэтыя працэсы бачны і ў жыхці юніверсітэцкага калектыву. У нас таксама ёсць выхады з партыі. Гэта адмоўны момант. Партыйныя арганізацыі факультэтаў павінны дапамагаць яму адпаведную апенку.

За апошні час змянілася вельмі многае. Гэта датычыцца і ўышлайшай школы. Адна з галоўных яе завад — частковая кампенсацыя за падрыхтоўку спецыялістаў. Але гэта выглядае і як падачка. Наша ўышлайшая школа вельмі адсталі ў сваім разьбіці, што яскрава бачна і на прыкладзе ГДУ. Л. А. Шамяткоў коратка падзяліўся некаторымі ўражаннямі, якія засталіся ў яго аднаведніку з групай прастаўнікоў ўышлайшай школы рэспублікі Кітая. Зробленыя паданіні далёка не ў нашу касыцу.

Далей дакладчык гаварыў аб тым, якія работы праводзіліся ў апошні час. У першую чаргу яна была накіравана на перагляд сістэмы кіравання юніверсітэтам. Расправаваны і зацверджаны Статут ГДУ — яго важнейшы дакумент.

Шмат клопатай працяўлялася аб паляпшэнні матэрыяльнага становішча выкладчыкаў і супрацоўнікаў. Цяпер за юніверсітэт, на жаль, пакінула значная частка работнікаў, і працэс гэты працяўляецца.

Такое становішча некаторых з іх нечым не абгрунтавана. Жыць у Гомелі не так ужо і небяспечна. Па крайній меры, не горш, чым у многіх іншых гарадах Савецкага Саюза. У нас, магчыма, нават лепшае становішча, чым у некаторых іншых буйных гарадах. Экалагічныя праblems ўсюды вострыя. Гэта агульныя праblems для ўсіх краін. Тым не менш, кадравая сітуацыя ў нас застаецца складанай і партыйнай арганізацыі неабходна прымаць на выврацоўку канцепт пададзенія напага калектыву ў гэтых пытаннях.

У заключэнні Л. А. Шамяткоў падзяліўся ўражаннямі ад сумеснага пленума ЦК і КК Кампартыі Беларусі, на якім ён прыняў удзел у дыскусіі.

Л. А. Шамяткоў коротка сказаў і аб тых пытаннях і праblems, якія ён узняў у сваім выступленні на пленуме.

Б'юць трывогу

Важнейшая частка вучэбнага працэсу будучых біёлагіў з'яўляюцца палявыя і вытворчыя пра练习кі. Базай для іх праходжання даўно стала аграбіястанцыя «Старыя Чонкі». Штогод студэнты біялагічнага факультэта замацоўваюць тут на практицы атрыманыя теарэтичныя веды.

Аднак у апошнія гады стан аграбіялагічнай стацыі выклікае ў кіраўніцтва факультэта, выкладчыкаў, якія выязджаюць на практику разам са студэнтамі, трывогу і заклапочанасць. Справа ў тым, што яе памяшканіе даўно не рамантаваліся, некаторыя прыйшли амаль у не-прыводніцу і ўзнікла пагроза, яе закрыцца санітарна-эпідэміялагічнай

службай. А гэта пагражае зрывам пра练习кі. Як паветра, тут патрабен капітальны рамонт. Аб гэтым ішла размова на Вучоным савеце факультэта яшчэ ў кастрычніку минулага года, калі падводзіліся вынікі правядзення вучебна-палявых і вытворчых пра练习кі і аблікарваліся задачы на 1990—1991 навучальны год. На тым пасяджэнні было выправашана патрабаваць ад АГЧ правесці капітальны рамонт памяшканію на аграбіястанцыі — сталовай, вучэбных класаў, жылых домікаў, падсобных пабудоў, каб яна была готова да вучебна-палявых пра练习кі студэнтаў у маі — ліпені 1991 года.

Падрабязны пералік усіх неабходных рамонтных работ быў прад-

У пачатку лютага група замежных студэнтаў, якія вучасцца ў ГДУ, адправілася ў турысцкую паездку ў Крым. Канечны пункт следавання — курорт Гурзуф, раз-

мешчаны на паўднёвым беразе Крыма. Эштадэмія грыпу, якая пачалася ў Гомелі, на жаль, не дала магчымасці выехаць групе ў поўным складзе.

У ВАГОНАХ хуткага поезда «Мінск-Сімферопаль» гучыць арабская, афганская, в'етнамская, індыйская, афрыканскія песні, смех, жарты. В'етнамская юнакі дзялічыцца стараюцца чотка правільна вымаўляць слова і сказы на рускай мове...

Мета паездкі — не толькі пазнаміцца з унікальнымі выдатнымі мясцінамі і аздараўленнем студэнтаў на вядомым кімнатычным курорце, які знаходзіцца на паўночным усходзе ад Ялты, але і бліжэй познаць жыцце нашай краіны, атрымаць добрую моўную практику жывых зносін, новыя ўражанні, папоўніць лексічны запас. Таму такія жывыя дыялогі, якія часта прымаюць за жарт. Іранічныя характеристики, узімаюць памік студэнтамі, а яшчэ таму, што едзем на поўдзень, да мора, і ва ўсіх добрых настроў. Асабліва выдзяляюцца Шакралі Худаир з Афганістана і студэнты з В'етнама. Накіраваць размову, зрабіць яе змястоўнай, пазнавальнай і цікавай дзігадамагаюць рабятамі вонкі выкладчыка — філоаг В. П. Косінава, Н. А. Дзвінкоўская, С. Ф. Каашавец.

А за вокнамі імкліва імчаніць паязды на поўдзень, бачны за снежаныя палі, пералескі і сады, вёскі і гарады. Гэта ўжо Украіна. А вось, нарэшце, град і станцыя Джанкой. Мы ў Крыме.

Крым добра вядомы як усесаюзная здраўніца. Тут два гарады-героі: Севастопаль і Керч. Крым — гэта і рэдкая своеасаблівасць прыроды, і шматгаліновая народная гаспадарка, і шматлікія помнікі гісторыі і культуры. Неабходна падкрасліць, што ў прыродна-геаграфічных адносінах Крым — гэта, вобразна кажучы, «свет у мініяцюры».

Чым апраўдана такое азначэнне? Перш за ўсё, гэта рэдкае спалучэнне некалькіх форм рэльефаў і разнастайнасці клімату на парадынна невялікай тэрыторыі, якія на даюць Крыму асаблівую непаўторнасць. Паўночная і цэнтральная часткі паўвострава — гэта раўніны Крыму. Да паўднёва-усходу і паўднёва-захаду ад Сімферопаля пачынаецца Крымскае перадгор'е, якое складзена са знешнім і ўнутранымі грады Крымскіх гор. Далей да поўдзню Галоўная града. Яе максімальная вышыня над узроўнем мора — 1545 м. Вузкая прыбярэжная паласа паміж Чорным морам і Галоўной градой называецца Паўднёвым берагам Крыма. Ен цягнецца ад мыса Аяя на захадзе да мыса Кік-Атлата на ўсходзе на адлегласці 140 км. У заходніяй частцы Паўднёвага берага — субтрапічныя рысы клімату, характерныя для краін міжземноморскага басейна.

Гэтыя пасады адносяцца да пасады на пададзенія напага калектыву ў гэтых пытаннях. У заключэнні Л. А. Шамяткоў падзяліўся ўражаннямі ад сумеснага пленума ЦК і КК Кампартыі Беларусі, на якім ён прыняў удзел у дыскусіі.

Л. А. Шамяткоў коротка сказаў і аб тых пытаннях і праblems, якія ён узняў у сваім выступленні на пленуме.

фактары, а таксама чаргаванне і спалучэнне ў Крыме больш 40 тышаў і разнавіднасцей географічных покрыць, абумовілі багацце і разнастайнасць расліннага свету. У Крыме вядомы больш 2400 відаў раслін, мностві з якіх — звыш 240 — не сустракаюцца ў іншых районах свету. Вось з такою унікальнай прыроднай з'явай прастаяла пазнаміцца замежнымі навучэнцамі.

**ДА САМАГА
СІНЯГА
МОРА**

Сімферопаль — канечны чыгуначны пункт маршрута. З прывакзальнай плошчы на двух аўтобусах адправляюцца ў Гурзуф. Горныя дарогі пакрыты снегам. У некаторых месцах галадзіцца. Гэта значыць, што на падкрайніх шляхах. Таму вадзіцца, а іх трое, праз 20—30 хвілін змяняюць адзін аднаго. У некалькіх кілометрах ад Сімферопаля ў напрамку Алушты злева ад шашы ўзышаецца двухпавярховы будынак архітэктуры. На ім усталявана мемарыяльная дошка з тэкстам: «Тут у дзіцячыя і юнацкія гады жыў акадэмік Аляксандар Яўгенавіч Ферсман (1883—1945) — выдатны савецкі мінеролаг і геахімік». Дом належыў дзядзьку будучага вучонага А. Э. Кесслеру.

Часта і падоўгу бываючы тут з маці, А. Я. Ферсмана прадпрымаў першыя геалагічныя экспедыцыі па Крыме, якія паслужылі яму матэрыялам, сабранным ім тут, у малаяўнічай даліне Салгіра, для яго першых кніг.

Са значнымі зніжэннем хуткасці і з цяжкасцю аўтобусы

пераадольваюць Алгарскі перавал, побач гара Паўночная Дэмержы — вышыня 1359 метраў над узроўнем мора. У многіх ад перападу ціку заклала вушы. Ад першых промініў узыходзячага сонца заснажыны вяршыні афарбаваны ў ружовы колер. Відовішча фантастычнае. Гара Дэмержы лічыцца адной з прыгажэйшых горных вяршынь Крыму. Калі паглядзець на гару ў момант, калі яе абкладваюць рэдкія кучавыя воблакі, здаецца, што

ені, бо юніверсітэт не выдзяляе машыны. Ен жа сказаў і аб іншых праblems, якія ўскладняюць работу станцыі — яна не ўкомплектавана кадрамі: няма трактарыста, лабаранта. Людзі не хоцьця ѹсі туды працаўваць з-за нізкай заработка.

Была прынята чарговая пастаноўка: прасіць рэктарат юніверсітэта абавязаць гаспадарчую частку ГДУ адрамантаваць на аграбіястанцыі сталовую, домікі, перадаць на баланс аграбіястанцыі машыну УАЗ-452.

Шмат размоў вядзяцца на факультэце аб дрэнным стане базы для пра练习кі студэнтаў, шмат пастаноў прымаецца. А выйкі пакуль што не бачна. Калі ўсё ж кіраўніцтва юніверсітэта, работнікі АГЧ пазвернуцца тварам да проблем аграбіястанцыі «Старыя Чонкі»?

ЦІ ЗРОБЯЦЬ РАМОНТ?

стаўлены факультэтам праектару па АГР П. М. Навуменку.

І вось прышлоў час. Што ж зробіцца на станцыі? Нічога. Належнай разваротлівасці работнікі адміністрацыйна-гаспадарчай часткі юніверсітэта пакуль не праўляюць. І зноў на біяфаку вымушаны ставіць гэта пытанне, бо вясна і лета ўжо не за гары, а з ёй і пра练习кі студэнтаў. На пасяджэнні кафедры батанікі і фізіялогіі раслін, якое адбылося ў сярэднім лютага, выступіў аграбіястанцыя В. Ф. Дамасевіч, які адзначыў, што да палявых пра练习кі яна не гатова. Домікі не рамантуюцца, сталовыя ў дрэнным стане, няма палатак, аўтатранспарту, каб прывезці мінеральныя і органічныя ўн-

(Заканчэнне. Пачатак
у № 4, 6).

ЯШЧЭ адзін універсітэт — Ціньцзінскі — займае 150 га, мае 28 навукова-даследчых інстытутаў, 570 000 кв. м вытворчых плошчаў, 10 000 студэнтаў. Ен славуты сваёй бібліятэкай, суперсучасны будынак якой быў узведзены на сродкі аднаго гонконгскага мільянара. Карысная плошча бібліятэкі 11 000 кв. м тут размешчана амаль два мільёны кніг і 3 200 часопісаў на розных мовах. Акрамя чытальных залаў для студэнтаў у бібліятэцы прадугледжаны

ны з замежнымі капиталамі. Для зоны была выдзелена плошча ў 33 кв. км на адлегласці 50 км ад цэнтра горада. Праект развіцця гэтай зоны разлічаны на 30 гадоў. Па праекту трэцяя частка плошчы будаўніцтва жылля і сацыяльна-культурных аб'ектаў. За 6 гадоў ужо асвоена 500 мільёнаў долараў капитальных укладанняў. Прадпрыемствамі зоны выпускаецца ўжо шырокі асартымент тавараў народнага ўжытку, напрыклад, матэрыял з дзвумя вядучымі коламі, якія могуць выкарыстоўвацца сялянамі як мін-

Ва універсітэце выкладаюць 1 200 выкладчыкаў і вучоных, сярод якіх 105 прафесараў. Яны працуяць на сучасным унікальным абсталяванні. Мы бачылі дыягностычныя прыборы на камп'ютэрнай аснове, электронныя мікрасконы і мно-
гае іншае. У саставе навуковых падраздзяленняў ёсць салідны штат фізікаў, інженераў і матэматыкаў, якія разам з медыкамі распрацоўваюць новыя прыбо-

Па самых сціплых падлі-

зары, 11 імператарскіх дынастый выбіралі гэты горад сваёй сталіцай. У Сіані шмат помнікаў старажытнасці, але адзін з іх пакідае асабліва незабытнае ўражанне. Гэта не проста помнік мінулага, а неверагодны ўрок нашчадкам, які даў першы кітайскі імператар Чын. Але спачатку коратка аб гісторыі адкрыцця.

У сакавіку 1974 года сляпяне камалі калодзеж і настыкнулася на гліняныя фігуры старажытных воінаў. На-
віна хутка разлічелася,

ўзорным парадку (над раскопкамі цяпер узведзены купал). Уражанне такое, што армія падрыхтавалася да паходу і чакае толькі апошняга сігналу (на здымку). У гэтым помніку старажытнасці ярка ўласбетна найкаштоўнейшая ідэя: трэба думачы абудзіць будучым. Нельга жыць толькі сённяшнім днём, толькі для сённяшнія дня.

ДВА ТЫДНІ знаходжання ў Кітаі прападоўшчылі хутка, але кожны з нас хацеў як мага

ЧАС I КРАІНЫ

КІТАЙ

кабінеты для работы выкладчыкаў (яны прадастаўляюцца ў поўнае распаражэнне, напрыклад, пры напісанні манаграфій або падручнікаў). Але самае дзіўнае ў гэтай бібліятэцы тое, што яна мае камп'ютэрную сістэму, уключаную з дапамогай спадарожнікавай сувязі ў міжнародную бібліятэчную сістemu. А калі яшчэ скажаць, што універсітэці комплекс уражвае незвычайнай прыгажосцю архітэктурных форм, то стане зразумела, што ў Кітаі сапраўды не ўсе лепішыя ВНУ абавязкова размешчаны ў сталіцы.

У Ціньцзіне мы наведалі яшчэ дзве ВНУ: фінансава-еканамічны каледж і педагогічны універсітэт. Яны таксама пакінулі ў нас моцны ўражанне дабротнасцю матэрыяльной базы. У педагогічным універсітэце нам паказвалі кнігі 900-гадовай даўнасці.

У Ціньцзіне мы знаёмліся і са свабоднай эканамічнай зонай. Яна была створана ў снежні 1984 года. Да таго часу ўжо былі прыняты адпаведныя законы КНР, рэгулюючыя ўзаемаадносі-

трактар. Канешне, развіццю зоны садзейнічае ўдале месца знаходжання (ёсць міжнародны аэропорт, вельмі буйны марскі порт). Але галоўнае, канешне, у тым, што ў наяўнасці дастатковая колькасць рабочай сілы і багацейшых прыродных рэсурсаў, уключачоючы нафту, газ і 35 відаў мінеральнай сырэвіны.

З Ціньцзіні мы пераехалі ў горад Сіань, размешчаны на адлегласці 1 000 км да паўднёва-захаду. Тут мы прапагвалі знаёмства з ВНУ. Запамятаўся медыцынскі універсітэт. Ен быў заснаваны ў 1937 годзе як медыцынская школа, а цяперашніму сваю назну атрымаў у 1985 годзе. Цяпер на яго васьмі факультэтах займаецца 3 200 студэнтаў. На кожнага студэнта прыходзіцца 80 кв. м вытворчай плошчы. Сіанскі медыцынскі універсітэт ўяўляе сабой комплекс, у структуре якога ўваходзяць тры бальніцы на 2 000 ложкаў, стоматалагічнае паліклініка на 120 месц, медыцынскае вучылішча, фармацэўтычны завод, 26 навукова-даследчых інстытутаў і цэнтру.



ках стварэнне аналагічнай медыцынскай ВНУ ў нашай краіне абышлося б у 300 мільёнаў рублёў. Гэта азначае, што пры цяперашніх тэмпах будаўніцтва ў г. Гомелі такая ВНУ можа быць узведзена за 150 гадоў. З сумам падумалася пра нялёгкі лёс Гомельскага медыцынскага інстытута, адкрылага росчыркам пяра на пустым месцы.

Сіань — старажытная сталіца Кітая. На працягу 1 100 гадоў, пачынаючы з першага стагоддзя да нашай

былі арганізаваны шырокамаштабныя археалагічныя раскопкі. То, што адкрылася, было неверагодным як па задуме, так і па выкананню. А задума імператара Чына заключалася ў тым, каб увекавечыць сваю армію, захаваць памяць аб ёй для будучых пакаленняў. Кожны воін яго арміі быў вылеплены скульптурамі з натуральным велчынёю. Таксама цяпер вачам турыстаў паўстаючы звыш 7 000 воінў з баявымі канямі, калясіцамі, якія стаяць ва-

хутчэй трапіць дамоў. Самалёт узняўся над Пекінам, у гарах выразна бачна была Вялікая Кітайская сцяна. Самалёт ляціць на поўнач, пралітае над Байкалом, паварочвае на захад і, калі праз некалькі гадзін ён дакрануўся да бетоннай паласы аэропорта Шарамецьева, усе пасажыры дружна заапладыравалі.

Л. ШАМЯТКОУ,
рэктар ГДУ
імя Ф. Скарыны,
член-карэспандент
АН БССР, прафесар.

Нядоўна ў гарадскім камітэце партыі адбылася сустрэча-нарада штатных работнікаў таварыства «Веды», старшыня раённых Саветаў, сакратароў з сакратаром ГК КПБ В. М. Некрашэвічам.

Асноўная ўвага на ёй была ўзелена пытаннем удасканальвання ўзаємасувязей таварыства «Веды» і партыйных камітэтаў у распаўсюджанні грамадска-палітычных ведаў. Вырашана рэкамендаваць партыйным камітэтам прымісловых прадпрыемстваў і арганізацый аднавіць супрацоўніцтва з лектарамі таварыства «Веды» у свяtle харкаўскага вопыту і заключыць дагаворы — пагадненні аб аплаце іх працы з адміністрацы-

СУПРАЦОЎНІЦТВА

і прадпрыемстваў, ірафсаўнымі камітэтамі, а таксама з тых сум, якія застаюцца пасля ўплаты ўзносу ў пачынчных шартарганізаціях. Адсюль вынікае, што якасць выступлення лектараў і яго партыйная пазіцыя павінны адпавядаць сучасным патрабаванням. Адзначалася, што лектары бываюць розныя, і ўвесі цяжар ідеалагічнага выхавання класіца на ВНУ рэглена.

Пытанне аб ролі лектарскага актыву ВНУ

АДНАЎЛЯЕЦА

ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення рэферэндуму мяркуеца вынесці на разгляд Савета лектараў.

На сустрэчы-нарадзе адзначаўся высокі ўровень падрыхтоўкі лектараў ГДУ, іх своечасовыя водгукі на патрабаванні часу і заяўкі працоўных калектываў.

В. СТАРАКОЖАВА,
адказны сакратар універсітэцкай
арганізацыі таварыства «Веды».

Кастрычнік і перабудова

Алі Мутана Афіф з Іемену вучыўся на філалагічным факультэце нашага ўніверсітэта. Цяпер ён — студэнт факультэта журнаўлістыкі БДУ імя У. І. Леніна. Але сувязь з ГДУ і нашай шматтыражкай не парывае. Даслани нам матэрыял — гэта спроба юнака родам з далёкай замежнай краіны разабрацца ў тых складаных працэсах, якія адбываюцца сёння ў СССР.

73 гады для чалавека — гэта шмат, але для гісторыі даволі малы тэрмін.

Дык чаму ж цяпер за такі кароткі час людзі рэзка змянілі думку аб рэвалюцыі і адносины да яе, да сацыялізму? Вельмі часта чую: сацыялістычнай рэвалюцыі — гэта памылка і нават трагедыя для савецкага народа. Я не буду разбирацца ва ўсім, прыводзіцъ якія-небудзь аргументы — тут патрэбна быць спецыялістам па гэтых праблемах. Але, нягледзячы на памылкі і пралікі ў ходзе рэвалюцыі, яна, на мой погляд, мае свае становічыя бакі, якія нельга называць няправиль-

най. Для таго, каб даць ацэнку сацыялізму, трэба ведаць яго вытокі, умовы яго развіцця.

Па-другое, нарэшце, жанчына атрымала незалежнасць, а г. зн. мае роўныя права на працу, адпачынак і г. д.

Па-трэцяе, увядзенне 8-гадзіннага працоўнага дня, аплачваемы водпуск. Гэта тое, чаго афіцыйна ў іншых краінах не было. Я лічу, што тэарэтычна сацыялізм — правільная сістэма.

Так, было дашучана шмат памылак, скажэнняў і пралікаў. Калі практика была дрэнай і нават пайшла іншым ходам, то тэорыя нельга называць няправиль-

най. Для таго, каб даць ацэнку сацыялізму, трэба ведаць яго вытокі, умовы яго развіцця.

Сацыялістычнай рэвалюцыі ў Расіі была першай, у гісторыі чалавецтва вопыту не было. Вакол капіталістычных краін. На сённяшні дзень неабходныя реформы, каб паказаць саўладчыні дзяржавы на ўзровні сацыялізма, не страшэнны і агрэсіўны, а накіраваны на дабрабыт чалавека. Натуральная, гэтыя реформы не могуць прыці лёгка, кожны пераломны момант супрадавацца крізісам. Патрэбны энергічны, ведаючыя плодзі, якія могуць трymаць ступеньку ў руках, г. зн. са-

праўдныя сацыялісты. Патрэбна навукова і рэальная абрэгнутаваць паняцці жыцця і чалавека, якія ёсць.

Перабудова імкненца вырашыць гэтыя праблемы. За гады перабудовы было шмат зроблена. Зараз яна праходзіць вельмі марудны і цяжкі перыяд. Што ж датычыцца ўпльыву перабудовы на жыццё ў нашай краіне, то яно заключаецца ў тым, што пад яе ўздзеяннем адкрыты дзвёры для шматпартыйнай сістэмы. Гэтыя крок дапамог аўтаданню Іемена ў адну дзяржаву.

**АЛІ МУТАНА,
АФІФ,
(Іемен).**

Савет Міністраў СССР прыняў пастанову ад 19 снежня 1990 г. № 1310 «Аб умовах і парадку ўплаты грамадзянамі абавязковых страхавых узносаў у Пенсійны фонд СССР». У бухгалтэрью юніверсітэта і рэдакцыю нашай газеты звяртаюцца з просьбамі растлумачыць сутнасць гэтага дакумента.

юца і ўтрымліваюца прадпрыемствамі, установамі і арганізацыямі па месцу выплаты заработка платы (даходу).

Заработка плата (даход)

Абавязковыя страхавыя узносы грамадзян у Пенсійны фонду СССР пералічваюца прадпрыемствамі, установамі і арганізацыямі ў парадку і тэрміны, установоўлены для аплаты ўзносаў на дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне.

Кантроль за правільным і своечасовым паступленнем абавязковых страхавых узносаў грамадзян ў Пенсійны фонду СССР ажыццяўляюць органы пенсійнага фонду СССР сумесна з дзяржаўнымі падаткамі інспекцыямі.

Прадпрыемствы, установы і арганізацыі абавязаны своечасова прадстаўляць гэтым органам і інспекцыям неабходныя для кантролю звесткі аб пералічэнні абавязковых страхавых узносаў грамадзян.

Пасадавыя асобы прадпрыемстваў, установы і арганізацыі нясуть ва ўстаноўленым парадку адказнасць за няпоўнае і несвоечасовую ўтрымліванне 1 пералік у Пенсійны фонду СССР ўзносаў грамадзян.

Нагадаем, што дадзеныя ўмовы ўведзены ў дзяяние з 1-га студзеня 1991 г.

КАЛІ БЕДНЫ КАШАЛЕК ДЗЯРЖАЎНЫ

У адпаведнасці з Законам СССР «Аб пенсійным забеспечэнні грамадзян у СССР» пастановай Вярхоўнага Савета СССР «Аб парадку ўвядзення ў дзеянне Закона СССР «Аб пенсійным забеспечэнні грамадзян у СССР» абавязковыя страхавыя ўзносы грамадзян у Пенсійны фонду СССР устаноўлены ў размеры 1% заработка платы.

Абавязковыя страхавыя ўзносы плацяцца ўсімі катэгорыямі грамадзян, якія падлягаюць у адпаведнасці з дзеючым законадаўствам дзяржаўному сацыяльному страхаванию.

Страхавыя ўзносы ў Пенсійны фонду СССР плацяцца:

а) рабочымі і служачымі — з заработка платы;

б) членамі кааператываў — з атрыманых у кааператыве даходаў;

в) членамі калгасаў — з аплаты ва ўсіх яе відах у грамадскай гаспадарцы калгаса;

г) грамадзянамі, якія працујуць у рэлігійных арганізацыях, уключаючы свяшчэннаслужыцеляў, — з даходаў, атрыманых ад работы ў рэлігійных арганізацыях;

д) іншымі асобамі, якія падлягаюць дзяржаўному сацыяльному страхаванию, — з атрымоўваемых даходаў.

Абавязковыя страхавыя ўзносы грамадзян налічва-

для налічэння абавязковых страхавых узносаў грамадзян вызначаецца аналагічна заработка плаце (даходу), на якую налічваюцца ўзносы на дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне прадпрыемствамі, установамі і арганізацыямі.

Аб сумах абавязковых страхавых узносаў, выплачаных пры работе па сумяшчальніцтву не па месцу асноўной работы, адміністрацыя прадпрыемства, установы і арганізацыі паведамляе па месцу асноўной работы грамадзян. Уплата абавязковых страхавых узносаў грамадзян фіксуецца ва ўкладышы працоўнай кінкі па прыкладаемай форме.



НОВАЯ СПАРТЫЙНАЯ СТРУКТУРА

Як вядома, да нядавняга часу фізкультурна-спартыўныя арганізацыі ВНУ ўваходзілі ў сістэму Белавета УДФСТ прафсаюзаў. Сёлета на ўстановчай канферэнцыі ўтворана новая структура — Беларуская студэнцкая асацыяцыя фізічнай культуры і спорту. Яе прэзідэнтам выбраны рэктар БДУ імя У. І. Леніна Ф. М. Капуцкі. Выбраны выканачы ў камітэт гэтай асацыяцыі. У яго састаў увайшло 14 чалавек. Сярод іх — загадчык кафедры фізічнага выхавання нашага юніверсітэта дзяржава В. А. Каляда.

14 лютага адбылося першае пасяджэнне выканкома асацыяцыі. Абмеркаваны найбольш важныя пытанні прадстаўляюцца па далейшаму разыццю студэнцкага спорту, умацавання яго матэрыяльнай базы.

I МЕДАЛЬ, I ЗАПАВЕТНЫ НАРМАТЫУ

У г. Чабаксары прыйшлі спаборніцтвы па вольнай барацьбе на першынство СССР сярод юнакоў старэйшага ўзросту. Паспяхова выступіў на іх выхаванец нашай ДЮСШ Сяргей Дземчанка (трэнер В. Г. Быкоўскі). У сваёй вагавай катэгорыі ён стаў бронзавым прызёрам і выканаў запаветны нарматыў для прысвоення звання «Майстар спорту СССР».

Д. ЖАРКОУ,
старшыня спартклуба.



І РЫЦАРЫ?

віцы свайго героя. За ацёрскі пачатак, блізкае падабенства да образа Хлестакова лепшым тэатралам журы прызнала Алега Марозава.

У спартыўным трохбор'і самым спрытным аказаўся Ігар Жарын, які набраў лепшую суму балаў.

І вось заключны тур конкурсу — танцевальны. Кожны прэтэндэнт на званне «Самы, самы, самы...» можа выкарыстаць свой апошні шанс! Аднак не ўсе здолелі гэта зрабіць. Знайсці сабе ў зале не менш трох партнёраў, паставіць з імі танец, падабраць да яго музыку і прадставіць свой «твор» для ацэнкі журы змаглі Андрэй Макоўскі (яго танец і стаў лепшым), Алег Марозаў, Іеген Куліцкі і Уладзімір Тумар.

Самы хвалюючы момант — падвядзенне вынікаў і вызначэнне пераможцы. Думка журы супадае са здагадкамі гле-дачоў: уладальнікам ганаровага тытула «Містэр універсітэта» становіцца абавязнічы, артыстычны, пластычны Алег Марозаў, першакурснік геала-гічнага факультэта. Яму ўручаюцца памятныя падарункі. Але, мабыць, ён сур'ёзна настроіўся на перамогу, бо яшчэ ў дадатак заваяваў і прыз сімпатычнага гле-дачоў. «Віцэ Містэрам ГДУ» аб'яўляецца Андрэй Макоўскі з філалагічнага факультэта. І ён атрымлівае ў падарунак наручны электронны гадзіннік. Усім астатнім удзельнікам конкурсу — на памяць джэльтменскія гальштуки-бабачкі.

Дынаміку ўсяму гэтуму вя-сёламу, захапляючаму відовішчу надавалі нумары мастацкай самадзеянасці, з якімі выступалі ў паўзах удзельнікі юніверсітэцкага СТЭМа, ансамбль «Алегра», трой «Візіт». Цікавымі ацёрскімі знаходкамі былі таксама віншаванні з урученнем падарункаў лепшым у асобых відах конкурсу мінулагоднія пераможцы Леаніда Бранштэйна.

А новы ўладальнік ганаровага тытула А. Марозаў прымай ў канцы вечара разам са шчырымі віншаваннямі і запрашэнні стаць удзельнікам адрозу

двух цікавых творчых калектываў ГДУ — народнага тэатра «Люстэрка» і СТЭМа. Іх кіраўнікі па вартасці ацанілі здольнасці юнака, за плячыма якога ёсць ужо некаторыя волытвы работы на сцэне: школьнай самадзеянасці, народны тэатр Палаца культуры завода «Гомсельмаш». А студэнцкі клуб ГДУ «Маладосць» дае яму новыя шансы.

Т. ДУБЯК.

НА ЗДЫМКУ: Алег Марозаў — «Містэр універсітэта».

Фота У. Чысціка.

ДЛЯ ТЫХ, ХТО ПРЕТЭНДУЕ НА ПРЕМІІ

Камітэт па Ленінскіх і Дзяржаўных прэміях СССР у галіне науки і тэхнікі пры Савеце Міністраў СССР пачаў падрыхтоўку да чарговага прысуджэння Ленінскіх прэмій СССР у галіне науки і тэхнікі.

Работы, якія прадстаўляюцца на атрыманні прэміі Камітэтам па Ленінскіх і Дзяржаўных прэміях да 15 красавіка 1991 г.

Ленінскія прэміі прысуджаюцца: за асаблівую выдатную науkovую даследаваніе, вынікі якіх пераўзыходзяць сусветныя дасягненні ў дадзенай галіне, адкрываючы новыя перспектывы наўкі; за прыкладныя даследаванія, якія пераўзыходзяць сусветныя дасягненні ў вытворчасці; за распрацоўку і ўкараненне ў вытворчасці прынцыпаў новых перспектывных пакаленняў тэхнікі і тэхнолагій, якія пераўзыходзяць па сваіх паказчыках ленівіе сусветных аналагі.

Савет Міністраў БССР пастановай №311 ад 13 снежня 1990 г. зацвердзіў палажэнні аб Дзяржаўных прэміях Беларускай ССР у галіне науки і тэхнікі, аб Дзяржаўных прэміях Беларускай ССР у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры (з імі можна азнаёміцца ў інформацыйнай службе НДС — ауд. 5-13 корпус фізічнага факультэта, тэл. 56-73-38).

Рэдактар Ул. ВАЛОГА.

Аб'ём — 1 друк. арк.
Тыраж 1500 экз. Заказ 155
Подпісаны да друку ў 13.15.

ГОМЕЛЬСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЕТ ІМЯ ФРАНЦЫСКА СКАРНЫ

АБ'ЯУЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЕННЕ ПАСАД:

- па кафедры дыферэнцыяльных ураўненняў — асістэнта;
- па кафедры эканомікі і кіравання вытворчасцю — асістэнта;

- па кафедры палітэканоміі — асістэнта;
- па кафедры фізвыхавання — ст. выкладчыка;
- па кафедры тэорыі і методыкі фізічнай культуры — загадчыка.

Тэрмін падачы заяў на конкурс — 1 месяц з дня апублікацыі паведамлення аб яго правядзенні.

Заявы і дакументы накіроўвацца на адрес: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104.

РЭКТАРАТ.